

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
11 верасня 2017 г. № 325

Аб узнагароджанні

За ўзорнае выкананне службовых абавязкаў узнагародзіць:

медалём «За бездакорную службу» I ступені

- | | |
|--------------------------------------|--|
| Астрэйку
Аляксандра Вячаслававіча | – начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама, палкоўніка міліцыі |
| Балабуева
Валерыя Юр’евіча | – намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка 1-га аддзела 1-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі крымінальнай міліцыі Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка міліцыі |
| Вараб’ева
Віктара Мікалаевіча | – начальніка аддзела ўнутраных спраў Полацкага райвыканкама, палкоўніка міліцыі |
| Гаркуна
Вадзіма Мікалаевіча | – начальніка ўпраўлення дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, палкоўніка міліцыі |
| Мельнікава
Віктара Фёдаравіча | – намесніка начальніка міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама, палкоўніка міліцыі |
| Мурына
Вадзіма Львовіча | – першага намесніка начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага аблвыканкама – начальніка крымінальнай міліцыі, палкоўніка міліцыі |
| Сільчанку
Анатолія Міхайлавіча | – начальніка аддзела ўнутраных спраў Аршанскага райвыканкама, палкоўніка міліцыі |

медалём «За бездакорную службу» II ступені

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Аляшкевіча
Сяргея Анатольевіча | – намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка аддзела арганізацыі работы крымінальна-выканаўчых інспекцый упраўлення наглядна-выканаўчай дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі |
| Апалоніка
Сяргея Міхайлавіча | – намесніка начальніка ўпраўлення крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Гродзенскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі |
| Багамолава
Сяргея Аляксандравіча | – намесніка начальніка аддзела ўнутраных спраў Крупскага райвыканкама па ідэалагічнай рабоце і кадравым забеспячэнні, маёра міліцыі |
| Бокія
Яўгенія Мікалаевіча | – начальніка аддзела па раскрыцці кватэрных крадзяжоў упраўлення крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, падпалкоўніка міліцыі |

- Бортнiка
Юрыя Пятровiча – старшага апeратыўнага дзязурнага аддзeла апeратыўна-дзязурнай службы мiлiцыi гpамадскай бяспекi ўпpаўлeння ўнутраных спpаў Гpодзeнскага аблвыканкама, падпалкоўнiка мiлiцыi
- Бякетава
Яўгена Мiкалаевiча – галоўнага спецыялiста аддзeлення забеспячeння гаручым i змазачнымi матэрыяламі, ваенна-тэхнiчнай маёмасцю i бяспекi дарожнага руху ўпpаўлeння тэхнiчнага забеспячeння галоўнага ўпpаўлeння камандуючага ўнутранымi войскамі Мiнiстэpства ўнутраных спpаў, маёра
- Васiльева
Сяргея Васiльевiча – намеснiка начальнiка фiнансава-эканамiчнага ўпpаўлeння – начальнiка фiнансава-эканамiчнага аддзeла галоўнага ўпpаўлeння камандуючага ўнутранымi войскамі Мiнiстэpства ўнутраных спpаў, палкоўнiка
- Гадлеўскага
Вiталя Уладзiмiравiча – начальнiка аддзeла апeратыўна-iнфармацыйнай работы кpымiнальнай мiлiцыi ўпpаўлeння ўнутраных спpаў Бpэсцкага аблвыканкама, падпалкоўнiка мiлiцыi
- Грыцанка
Уладзiмiра Васiльевiча – старшага оперупаўнаважанага па асаблiва важных спpавах аддзeлення пpавядзeння спецыяльных мepапpыемстваў, агентурна-апeратыўнай работы i кантpоль за легальным абаротам наркотыкаў у пpаўлeння па наркакантpолi i пpоцiдзeяннi гандлю людзьмi кpымiнальнай мiлiцыi галоўнага ўпpаўлeння ўнутраных спpаў Мiнскага гарвыканкама, падпалкоўнiка мiлiцыi
- Гука
Сяргея Мiхайлавiча – начальнiка аддзeла ўнутраных спpаў Нясвiжскага райвыканкама, палкоўнiка мiлiцыi
- Жыленкову
Алу Уладзiмiраўну – начальнiка адpасна-даведачнага бюро галоўнага ўпpаўлeння ўнутраных спpаў Мiнскага гарвыканкама, падпалкоўнiка мiлiцыi
- Захаранку
Вiталiя Мiкалаевiча – намеснiка начальнiка 2-га аддзeла 2-га ўпpаўлeння Дэпapтамента забеспячeння апeратыўна-вышуковай дзeйнасцi Мiнiстэpства ўнутраных спpаў, падпалкоўнiка мiлiцыi
- Захарэнкава
Аляксея Уладзiмiравiча – старшага оперупаўнаважанага па асаблiва важных спpавах 1-га аддзeла 3-га ўпpаўлeння галоўнага ўпpаўлeння па барацьбе з эканамiчнымi злачыствамi кpымiнальнай мiлiцыi Мiнiстэpства ўнутраных спpаў, падпалкоўнiка мiлiцыi
- Захвiцэвiча
Аляксандра Аляксандравiча – намеснiка начальнiка ўпpаўлeння ўнутраных спpаў адмiнiстpацыi Фpунзeнскага раёна г. Мiнска – начальнiка мiлiцыi гpамадскай бяспекi, палкоўнiка мiлiцыi
- Калiнiчэнку
Аляксандра Уладзiмiравiча – намеснiка начальнiка аддзeла ўнутраных спpаў Лeпeльскага райвыканкама па iдэалагiчнай рабоце i кадpавым забеспячeннi, падпалкоўнiка мiлiцыi
- Канкаловiча
Дзмiтpыя Алегавiча – начальнiка штаба ўпpаўлeння ўнутраных спpаў адмiнiстpацыi Заводскага раёна г. Мiнска, маёра мiлiцыi

Каравацкага Сяргея Міхайлавіча	– намесніка начальніка ўпраўлення дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі – начальніка аддзела дарожна-патрульнай службы і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Касяка Аляксандра Міхайлавіча	– намесніка начальніка аддзела крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Кобрынскага райвыканкама, маёра міліцыі
Кіслова Кірыла Станіслававіча	– начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў па ахове Мінскага метрапалітэна, падпалкоўніка міліцыі
Кузьмянкова Андрэя Леанідавіча	– намесніка начальніка ўпраўлення фінансаў і тылу – начальніка аддзела тылавога забеспячэння ўпраўлення ўнутраных спраў Гомельскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Курловіча Алега Мікалаевіча	– намесніка начальніка ўстановы адукацыі «Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь» па тылавым забеспячэнні, палкоўніка міліцыі
Лавіцкага Паўла Уладзіміравіча	– начальніка аддзялення псіхалага-тэхнічнага забеспячэння раскрыцця злачынстваў крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Ластоўскага Аляксандра Андрэевіча	– начальніка аддзела інфармацыі і грамадскіх сувязей галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Лісоўскага Міхаіла Канстанцінавіча	– старшага оперупаўнаважанага групы па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Мсціслаўскага райвыканкама, маёра міліцыі
Ляшчанку Андрэя Пятровіча	– намесніка начальніка 1-га ўпраўлення Дэпартаменту забеспячэння апэратыўна-вышуковай дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка міліцыі
Марчанку Максіма Лявонцьевіча	– камандзіра атрада міліцыі асабага прызначэння ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Наздрына Максіма Уладзіміравіча	– начальніка аддзялення ідэалагічнай работы вайскавай часці 7404 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка
Палідаўца Аляксандра Валерыевіча	– начальніка Докшыцкага аддзела Дэпартаменту аховы Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Паўлава Вадзіма Іванавіча	– начальніка кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права ўстановы адукацыі «Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь», палкоўніка міліцыі
Повара Сяргея Анатольевіча	– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах аддзела аналізу і апэратыўнага планавання спецыяльных аперацый спецыяльнага падраздзялення па барацьбе з тэрарызмам «Алмаз» Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Пятрэнку Леаніда Генадзьевіча	– намесніка начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі Маскоўскага раёна г. Мінска па ідэалагічнай рабоце і кадравым забеспячэнні, палкоўніка міліцыі
Раемскага Дзмітрыя Рыгоравіча	– намесніка начальніка аддзела крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Бабруйскага гарвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Селеха Паўла Леанідавіча	– першага намесніка начальніка аддзела ўнутраных спраў Маларыцкага райвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Сілівончыка Андрэя Андрэевіча	– старшага ўчастковага інспектара міліцыі аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Бабруйскага райвыканкама, капітана міліцыі
Сінкевіча Сяргея Пятровіча	– начальніка аддзялення тэрытарыяльнай абароны аддзела мабілізацыйнай падрыхтоўкі і тэрытарыяльнай абароны аператыўнага ўпраўлення галоўнага ўпраўлення камандуючага ўнутранымі войскамі Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка
Скіпара Мікалая Міхайлавіча	– намесніка начальніка ўстановы адукацыі «Цэнтр павышэння кваліфікацыі кіруючых работнікаў і спецыялістаў Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь» – начальніка аддзела тылавога забеспячэння, палкоўніка міліцыі
Собалева Сяргея Уладзіміравіча	– намесніка начальніка ўпраўлення па Магілёўскай вобласці Дэпартамента забеспячэння аператыўна-вышуковай дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка міліцыі
Студзенічнік Іну Барысаўну	– намесніка начальніка ўпраўлення па грамадзянстве і міграцыі міліцыі грамадскай бяспекі галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Сухачова Міхаіла Аляксандравіча	– намесніка начальніка 11-га ўпраўлення (па Магілёўскай вобласці) галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства ўнутраных спраў – начальніка 1-га аддзела, палкоўніка міліцыі
Сяргіевіча Сяргея Валер’евіча	– старшага інспектара па асобых даручэннях аддзела арганізацыі работы крымінальна-выканаўчых інспекцый упраўлення наглядна-выканаўчай дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Урбана Яўгенія Эдуардавіча	– старшага выкладчыка цыкла аператыўна-тактычнай падрыхтоўкі ўстановы адукацыі «Цэнтр павышэння кваліфікацыі кіруючых работнікаў і спецыялістаў Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка міліцыі
Фіцнера Аляксандра Мікалаевіча	– намесніка камандзіра па тыле – начальніка тылу вайскавай часці 5524 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка

- Шылу
Мікалая Мікалаевіча – старшага аператыўнага дзяжурнага аддзела аператыўна-дзяжурнай службы аператыўнага ўпраўлення галоўнага ўпраўлення камандуючага ўнутранымі войскамі Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка
- Якімовіча
Аляксея Мікалаевіча – старшага вадзіцеля-супрацоўніка аўтагаспадаркі галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, прапаршчыка міліцыі
- медалём «За бездакорную службу» III ступені
- Абушкевіча
Юрыя Канстанцінавіча – міліцыянера-вадзіцеля групы затрымання роты міліцыі Кастрычніцкага (г. Магілёва) аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі
- Адзінец
Алену Уладзіміраўну – фельчара 4-га асобнага стралковага батальёна вайскавай часці 6713 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, старшага прапаршчыка
- Алданава
Аляксея Паўлавіча – дзяжурнага памочніка начальніка ўстанова аператыўна-дзяжурнай службы папраўчай установы адкрытага тыпу № 46 ўпраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Магілёўскай вобласці, капітана міліцыі
- Амінава
Сяргея Альбертавіча – участкавага інспектара міліцыі аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Маладзечанскага райвыканкама, капітана міліцыі
- Аніхімоўскага
Дзмітрыя Анатольевіча – старшага інспектара па дазвольнай рабоце аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага райвыканкама, маёра міліцыі
- Антаневіча
Алега Іванавіча – памочніка дзяжурнага аператыўна-дзяжурнай службы аддзялення міліцэйскай, ваенізаванай і вартавой аховы Цэнтральнага (г. Мінска) аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, старшага прапаршчыка міліцыі
- Арцюшэню
Васілія Васільевіча – старшага оперупаўнаважанага аддзялення крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Івацэвіцкага райвыканкама, маёра міліцыі
- Асіпенку
Дзмітрыя Уладзіміравіча – старшага інспектара ліцэнзійна-кантрольнай групы штаба Светлагорскага аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, старшага лейтэнанта міліцыі
- Астаф’ева
Анатоля Анатольевіча – начальніка рэжымнага аддзела папраўчай установы «Папраўчая калонія-пасяленне № 26» ўпраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Гродзенскай вобласці, маёра ўнутранай службы
- Аўраменку
Сяргея Міхайлавіча – старшага ўчастковага інспектара міліцыі аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Ленінскага раёна г. Магілёва, маёра міліцыі

- Аўтухова
Мікалая Мікалаевіча – намесніка начальніка аддзела ўнутраных спраў Бярэзінскага райвыканкама па ідэалагічнай рабоце і кадравым забеспячэнні, падпалкоўніка міліцыі
- Бабінца
Аляксандра Валянцінавіча – старшага оперупаўнаважанага аддзялення крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Пінскага райвыканкама, маёра міліцыі
- Багачова
Андрэя Вітальевіча – намесніка начальніка інфармацыйнага цэнтра ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама – начальніка аддзела крымінальнай інфармацыі, маёра міліцыі
- Байко
Андрэя Міхайлавіча – намесніка начальніка ўстановы па лячэбна-прафілактычнай рабоце (галоўнага ўрача) – урача агульнай практыкі ўстановы «Лячэбна-працоўны прафілакторый № 5» ўпраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Гродзенскай вобласці, падпалкоўніка ўнутранай службы
- Балкава
Анатоля Мікалаевіча – намесніка начальніка тылу – начальніка медыцынскай службы вайсковай часці 3214 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка медыцынскай службы
- Барадаўку
Сяргея Пятровіча – міліцыянера-вадзіцеля аператыўна-дзяжурнай службы міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Чашніцкага райвыканкама, прапаршчыка міліцыі
- Бараноўскага
Віталія Іванавіча – старшага па карпусным аддзяленні дзяжурнай службы ўстановы «Следчы ізалятар № 1» ўпраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па г. Мінску і Мінскай вобласці, старшага прапаршчыка ўнутранай службы
- Барысенку
Валерыя Пятровіча – старшага інспектара па асобых даручэннях групы падрыхтоўкі кадраў аддзела ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння Віцебскага абласнога ўпраўлення Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
- Барэткіна
Аляксандра Мікалаевіча – начальніка аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Наваполацкага гарвыканкама, маёра міліцыі
- Басарыю
Аляксандра Юр’евіча – інструктара па фізічнай падрыхтоўцы групы кадраў Бабруйскага аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі
- Беяновіча
Міхаіла Міхайлавіча – начальніка аддзялення камплектавання пераменнага складу аддзела кадраў установы адукацыі «Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка міліцыі
- Бенедзісюка
Руслана Пятровіча – начальніка аддзялення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Кобрынскага райвыканкама, маёра міліцыі

- Беркозава
Кірыла Юр'евіча – начальніка аддзялення па наркакантролі і процідзеянні гандлю людзьмі крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі Фрунзенскага раёна г. Мінска, маёра міліцыі
- Біркоўскага
Уладзіміра Уладзіміравіча – памочніка дзяжурнага аператыўна-дзяжурнай службы міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Лельчыцкага райвыканкама, старшага прапаршчыка міліцыі
- Блізнянскага
Сяргея Уладзіміравіча – старшага оперупаўнаважанага групы па наркакантролі і процідзеянні гандлю людзьмі крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Пружанскага райвыканкама, капітана міліцыі
- Блоцкую
Наталлю Іванаўну – начальніка змены службы міліцыі «102» галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, прапаршчыка міліцыі
- Богуша
Валерыя Яўгеньевіча – старшага аператыўнага дзяжурнага аператыўна-дзяжурнай службы міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Навагрудскага райвыканкама, маёра міліцыі
- Бондарава
Аляксея Мікалаевіча – старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах аддзела забеспячэння бяспекі вышэйшых службовых асоб і ўдзельнікаў крымінальнага працэсу спецыяльнага падраздзялення па барацьбе з тэрарызмам «Алмаз» Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
- Босака
Аляксея Мікалаевіча – дзяржаўтаінспектара міжраённага аддзела дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі па абслугоўванні Слонімскага, Дзятлаўскага і Зэльвенскага раёнаў міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Слонімскага райвыканкама, маёра міліцыі
- Бубніковіча
Дзмітрыя Віктаравіча – участкавага інспектара інспекцыі па справах непаўналетніх міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Бярозаўскага райвыканкама, капітана міліцыі
- Булыгіна
Андрэя Уладзіміравіча – інспектара крымінальна-выканаўчай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Віцебскага райвыканкама, маёра міліцыі
- Буторына
Алега Аляксандравіча – старшага выкладчыка-метадыста Міжнароднага вучэбнага цэнтра падрыхтоўкі, павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў у сферы міграцыі і процідзеяння гандлю людзьмі ўстанова адукацыі «Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка міліцыі
- Бялоцкага
Віталія Фёдаравіча – начальніка штаба ўпраўлення ўнутраных спраў Барысаўскага райвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
- Бяляўскага
Генадзія Дзеанізавіча – начальніка міжраённага аддзела дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Гродзенскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

Вавілаву Ларысу Генадзьеўну	– малодшага оперупаўнаважанага аператыўна-пошукавага аддзела галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, старшага прапаршчыка міліцыі
Вайцюльяна Пятра Славаміравіча	– старшага оперупаўнаважанага групы па наркакантролі і процідзеянні гандлю людзьмі крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Мядзельскага райвыканкама, маёра міліцыі
Вакульчык Таццяну Мікалаеўну	– інспектара аддзялення па грамадзянстве, пашпартнай рабоце і выездзе за мяжу ўпраўлення па грамадзянстве і міграцыі міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама, маёра міліцыі
Вакульчыка Вадзіма Мікалаевіча	– намесніка начальніка аддзела ўнутраных спраў Пінскага гарвыканкама па ідэалагічнай рабоце і кадравым забеспячэнні, падпалкоўніка міліцыі
Валодзькіну Вольгу Георгіеўну	– начальніка аддзялення па грамадзянстве і міграцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Рагачоўскага райвыканкама, маёра міліцыі
Вальвачова Андрэя Анатольевіча	– начальніка міжраённага аддзела аператыўнага рэагавання і вышуку ўпраўлення дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Магілёўскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Ваньковіч Вольгу Аляксандраўну	– начальніка крымінальна-выканаўчай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Горацкага райвыканкама, маёра міліцыі
Вашкевіча Сяргея Леанідавіча	– старшага інспектара па асобых даручэннях аддзялення арганізацыі работы ўчастковых інспектараў міліцыі аддзела прафілактыкі ўпраўлення аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Верамеенку Віталія Міхайлавіча	– начальніка кафедры прававых дысцыплін установы адукацыі «Магілёўскі інстытут Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка міліцыі
Вілінца Уладзіміра Ігаравіча	– старшага оперупаўнаважанага аддзела крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Чыгуначнага раёна г. Віцебска, маёра міліцыі
Віннікава Васілія Васільевіча	– старшага оперупаўнаважанага групы вышуковай работы аддзялення крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Жыткавіцкага райвыканкама, маёра міліцыі
Вішнеўскага Мікалая Аркадзьевіча	– камандзіра аддзялення батальёна міліцыі Першамайскага (г. Мінска) аддзела Дэпартаменту аховы Міністэрства ўнутраных спраў, старшага прапаршчыка міліцыі
Волкава Аляксандра Вячаслававіча	– старшага інспектара вузла спецыяльнай сувязі крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама, маёра міліцыі

- Галаўко
Ігара Міхайлавіча – начальніка інспекцыі па справах непаўналетніх міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Кобрынскага райвыканкама, маёра міліцыі
- Гапоніка
Аляксандра Часлававіча – міліцыянера батальёна міліцыі Ленінскага (г. Гродна) аддзела Дэпартаменту аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі
- Гарадзецкага
Вячаслава Вітальевіча – участкавага інспектара міліцыі аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Салігорскага райвыканкама, маёра міліцыі
- Гараха
Глеба Віктаравіча – старшага інспектара інспекцыі па справах непаўналетніх міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Ленінскага раёна г. Брэста, маёра міліцыі
- Гарбачэўскага
Сяргея Кузьміча – начальніка атрада аддзела папраўчага працэсу папраўчай установы «Папраўчая калонія № 9» ўпраўлення Дэпартаменту выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Магілёўскай вобласці, маёра ўнутранай службы
- Гарбузава
Вадзіма Вітальевіча – старшага інспектара аддзела наглядна-выканаўчай дзейнасці ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама, капітана міліцыі
- Гардзіеўскага
Віталія Анатольевіча – старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах аддзела крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі Першамайскага раёна г. Мінска, маёра міліцыі
- Гаркуна
Сяргея Алегавіча – начальніка службы кантралёраў і аховы аб'ектаў аддзялення баявой службы вайскавай часці 7404 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, маёра
- Гарохава
Сяргея Віктаравіча – намесніка начальніка міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі Першамайскага раёна г. Мінска, падпалкоўніка міліцыі
- Гарэлава
Андрэя Андрэевіча – старшага інспектара аддзела аховы правапарадку ўпраўлення аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў Гродзенскага аблвыканкама, маёра міліцыі
- Гатальскага
Руслана Леанідавіча – камандзіра роты патрульна-паставой службы міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Кастрычніцкага раёна г. Магілёва, падпалкоўніка міліцыі
- Гіголу
Аляксандра Іосіфавіча – начальніка аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Глыбоцкага райвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
- Голубаву
Наталлю Сяргеёўну – старшага інспектара (па псіхафізіялагічных даследаваннях) групы псіхалагічнага забеспячэння аддзела ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння ўпраўлення Дэпартаменту выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Гомельскай вобласці, маёра ўнутранай службы

- | | |
|--|--|
| Грыбоўскага
Уладзіміра Уладзіміравіча | – старшага оперупаўнаважанага аператыўна-баявога аддзела спецыяльнага падраздзялення па барацьбе з тэрарызмам «Алмаз» Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі |
| Грышчанку
Віктара Пятровіча | – начальніка Навабеліцкага (г. Гомеля) аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі |
| Губара
Яўгенія Ігаравіча | – намесніка начальніка 7-га аддзела (выяўленне злачынстваў у сферы будаўніцтва і жыллёва-камунальнай гаспадаркі) упраўлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі крымінальнай міліцыі галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, маёра міліцыі |
| Гугнюка
Сяргея Мікалаевіча | – начальніка аддзялення тылавога забеспячэння ўпраўлення Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў па ахове дыпламатычных прадстаўніцтваў і консульскіх устаноў замежных дзяржаў, маёра міліцыі |
| Гудзінскага
Аляксея Сяргеевіча | – старшага інспектара-дзяжурнага аддзялення аператыўна-дзяжурнай службы аддзела міліцэйскай, ваенізаванай і вартавой аховы Мінскага абласнога ўпраўлення Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, капітана міліцыі |
| Гурко
Сяргея Аляксандравіча | – міліцыянера-вадзіцеля групы затрымання батальёна міліцыі Заводскага (г. Мінска) аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі |
| Гурына
Сяргея Аляксандравіча | – старшага оперупаўнаважанага групы арганізацыі нагляду і вышуку аддзела аператыўна-рэжымнай работы ўпраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Гродзенскай вобласці, маёра ўнутранай службы |
| Гурыновіча
Аляксандра Васільевіча | – старшага інспектара аддзялення ідэалагічнай работы аддзела ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння атрада міліцыі асобага прызначэння галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, капітана міліцыі |
| Давыдзюк
Ганну Мікалаеўну | – старшага інспектара па асобых даручэннях аддзялення камплектавання пастаяннага складу і праходжання службы аддзела кадраў установы адукацыі «Магілёўскі інстытут Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка міліцыі |
| Дазорцава
Уладзіміра Іванавіча | – старшага інспектара аддзела дарожна-патрульнай службы ўпраўлення дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі |
| Далгалёва
Юрыя Васільевіча | – ад’ютанта камандуючага ўнутранымі войскамі Міністэрства ўнутраных спраў, капітана |

- | | |
|------------------------------------|---|
| Далганосава
Уладзіміра Ільіча | – старшага оперупаўнаважанага аператыўна-тэхнічнага аддзела спецыяльнага падраздзялення па барацьбе з тэрарызмам «Алмаз» Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі |
| Дашкевіча
Ігара Вітальевіча | – старшага оперупаўнаважанага аддзела крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Першамайскага раёна г. Віцебска, маёра міліцыі |
| Дразда
Андрэя Аляксандравіча | – начальніка штаба аддзела ўнутраных спраў Жлобінскага райвыканкама, маёра міліцыі |
| Дубовіка
Аляксандра Віктаравіча | – памочніка дзяжурнага аператыўна-дзяжурнай службы дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама, старшага прапаршчыка міліцыі |
| Дуля
Дзяніса Уладзіміравіча | – старшага оперупаўнаважанага аддзялення псіхалага-тэхнічнага забеспячэння раскрыцця злачынстваў крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама, маёра міліцыі |
| Душкевіча
Андрэя Аляксандравіча | – намесніка начальніка аддзела крымінальнага вышуку па агентурнай рабоце крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Цэнтральнага раёна г. Гомеля, маёра міліцыі |
| Есіпёнка
Аляксандра Іванавіча | – старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах аддзялення «Т» 6-га аддзела 1-га ўпраўлення Дэпартамента забеспячэння аператыўна-вышуковай дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі |
| Ефімовіча
Сяргея Валер’евіча | – начальніка аддзялення інфармацыйнага забеспячэння аддзела ўнутраных спраў Асіповіцкага райвыканкама, маёра міліцыі |
| Жорніка
Андрэя Віктаравіча | – намесніка начальніка ўпраўлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі крымінальнай міліцыі галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, падпалкоўніка міліцыі |
| Жука
Аляксандра Віктаравіча | – оперупаўнаважанага аддзялення крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Драгічынскага райвыканкама, маёра міліцыі |
| Жукоўскага
Алега Іванавіча | – старшага інспектара дарожна-патрульнай службы 4-га ўзвода батальёна дарожна-патрульнай службы дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Гродзенскага аблвыканкама, маёра міліцыі |
| Жура
Вадзіма Генадзьевіча | – начальніка аддзялення крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Дрыбінскага райвыканкама, маёра міліцыі |
| Жыльцова
Юрыя Уладзіміравіча | – начальніка штаба ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі Кастрычніцкага раёна г. Мінска, падпалкоўніка міліцыі |

- Жытнiкава
Сяргея Пятровiча – участкoвaгa iнспeктaрa мiлiцыi гpупы aхoвы пpавaпapaдкy i пpафiлaктыкi 1-гa гapaдскoгa аддзьялeннa мiлiцыi аддзeлa ўнyтpаных спpаў адмiнiстpaцыi Цeнтpальнaгa рaёнa г. Гoмeля, мaёpa мiлiцыi
- Зайцавa
Кaнcтaнцiнa Вiктapавiчa – нaчaльнiкa аддзьялeннa cпeцыяльнaй iнжынepнaй пaдpыхтoўкi аддзeлa рaзмiнiрaвaннa i пpымянeннa cпeцыяльных cpoдкaў cпeцыяльнaгa пaдpаздзьялeннa пa бapaцьбe з тэpaрызмaм «Алмaз» Мiнiстэpствa ўнyтpаных спpаў, пaдпaлкoўнiкa мiлiцыi
- Зайцавa
Сяргея Мiкaлaевiчa – cтapшaгa oпepупaўнaвaжaнaгa пa acaблiвa вaжных спpавax 1-гa аддзeлa 11-гa ўпpаўлeннa (пa Мaгiлeўскaй вoблacцi) гaлoўнaгa ўпpаўлeннa пa бapaцьбe з aргaнiзaвaнaй злaчыннacцo i кapупцый Мiнiстэpствa ўнyтpаных спpаў, пaдпaлкoўнiкa мiлiцыi
- Зaлyцкaгa
Юpыя Пятровiчa – мiлiцыйнepa-вaдзiцeлa aпepaтыўнa-дзяжypнaй cлужбы мiлiцыi гpaмaдcкaй бязпeкi аддзeлa ўнyтpаных спpаў Вiлeйcкaгa рaйвыкaнкaмa, пpапapшчыкa мiлiцыi
- Зaciмoвiчa
Андрэя Улaдзiмiрaвiчa – нaчaльнiкa аддзьялeннa iнфapмaцыйнaгa зaбeспячeннa аддзeлa ўнyтpаных спpаў Сaлiгopcкaгa рaйвыкaнкaмa, мaёpa мiлiцыi
- Звяpовiчa
Алeгa Сяpгeeвiчa – oпepупaўнaвaжaнaгa аддзьялeннa кpымiнaльнaгa вышyкy кpымiнaльнaй мiлiцыi аддзeлa ўнyтpаных спpаў Любaнcкaгa рaйвыкaнкaмa, мaёpa мiлiцыi
- Зeйнaлaвa
Нaзiмa Алмaсaвiчa – cтapшaгa iнспeктaрa cлужбы аддзьялeннa aхoвы пpавaпapaдкy i пpафiлaктыкi мiлiцыi гpaмaдcкaй бязпeкi ўпpаўлeннa ўнyтpаных спpаў пa aхoвe Мiнcкaгa мeтpапaлiтэнa, пaдпaлкoўнiкa мiлiцыi
- Змiцepa
Пaўлa Мiкaлaевiчa – нaмeснiкa нaчaльнiкa аддзeлa мiлiцыi – нaчaльнiкa аддзьялeннa кpымiнaльнaгa вышyкy Стapaбapыcaўcкaгa аддзeлa мiлiцыi ўпpаўлeннa ўнyтpаных спpаў Бapыcaўcкaгa рaйвыкaнкaмa, пaдпaлкoўнiкa мiлiцыi
- Зюзюнa
Дзмиtpыя Рыгopавiчa – cтapшaгa iнспeктaрa аддзeлa пaдpыхтoўкi кaдpаў yпpаўлeннa iдeaлaгiчнaй paбoты i кaдpавaгa зaбeспячeннa гaлoўнaгa ўпpаўлeннa ўнyтpаных спpаў Мiнcкaгa гapвыкaнкaмa, мaёpa мiлiцыi
- Ивaнeнкy
Рyслaнa Aлeкceевiчa – cтapшaгa iнспeктaрa пa acoбых дapучeннax аддзeлa дapожнa-пaтpулeйнaй cлужбы ўпpаўлeннa дзяpжaўнaй aўтaмaбiльнaй iнспeкцыi мiлiцыi гpaмaдcкaй бязпeкi Мiнiстэpствa ўнyтpаных спpаў, пaдпaлкoўнiкa мiлiцыi
- Ивaнчыкaвa
Игapa Вaлep'eвiчa – cтapшaгa кaнтpалepa дзяжypнaй cлужбы пaпpаўчaй yстaнoвы «Тypмa № 4» yпpаўлeннa Дэпapтaмeнтa выкaнaннa пaкaрaннaў Мiнiстэpствa ўнyтpаных спpаў пa Мaгiлeўскaй вoблacцi, cтapшaгa пpапapшчыкa ўнyтpaнaй cлужбы
- Ивaшкo
Рyслaнa Гeopгiевiчa – нaчaльнiкa аддзeлa пa гpaмaдзянcтвe i мiгpaцыi мiлiцыi гpaмaдcкaй бязпeкi ўпpаўлeннa ўнyтpаных спpаў адмiнiстpaцыi Цeнтpальнaгa рaёнa г. Мiнcкa, пaдпaлкoўнiкa мiлiцыi

- Івашэня
Сяргея Уладзіміравіча – старшага оперупаўнаважанага аддзела крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Кастрычніцкага раёна г. Віцебска, маёра міліцыі
- Ільіну
Ганну Аляксандраўну – старшага інспектара аддзела камплектавання ўстанова адукацыі «Цэнтр павышэння кваліфікацыі кіруючых работнікаў і спецыялістаў Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь», маёра міліцыі
- Кавалькова
Аляксандра Аляксандравіча – оперупаўнаважанага аддзялення крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Клецкага райвыканкама, капітана міліцыі
- Кадлубая
Аляксандра Фёдаравіча – міліцыянера-вадзіцеля аператыўна-дзяжурнай службы міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Савецкага раёна г. Гомеля, прапаршчыка міліцыі
- Каленіка
Аляксея Мікалаевіча – міліцыянера-вадзіцеля аператыўна-дзяжурнай службы міліцыі грамадскай бяспекі Гродзенскага аддзела ўнутраных спраў на транспарце, прапаршчыка міліцыі
- Калініна
Уладзіслава Анатольевіча – старшага ўчастковага інспектара міліцыі аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі Ленінскага раёна г. Мінска, маёра міліцыі
- Калюжнага
Дзяніса Іосіфавіча – старшага ўчастковага інспектара міліцыі аддзялення аховы правапарадку і прафілактыкі гарадскога аддзела міліцыі № 3 ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі Заводскага раёна г. Мінска, маёра міліцыі
- Каляду
Сяргея Міхайлавіча – намесніка начальніка аддзела дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі Партызанскага раёна г. Мінска, падпалкоўніка міліцыі
- Камарова
Сяргея Анатольевіча – старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах аператыўна-пошукавага аддзела галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
- Канавалюка
Андрэя Анатольевіча – старшага інспектара аддзялення інфармацыйна-аналітычнай работы і рэгістрацыйна-экзаменацыйнай дзейнасці ўпраўлення дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама, маёра міліцыі
- Кандрашкова
Віталія Іванавіча – старшага па карпусным аддзяленні дзяжурнай службы ўстанова «Следчы ізалятар № 3» ўпраўлення Дэпартаменту выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Гомельскай вобласці, старшага прапаршчыка ўнутранай службы
- Кантаністава
Дзмітрыя Міхайлавіча – міліцыянера-вадзіцеля ўзвода патрульна-паставай службы міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Рагачоўскага райвыканкама, прапаршчыка міліцыі

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Каролiка
Сяргея Мiхайлавiча | – начальнiка аддзялення па грамадзянстве i мiграцыi мiлiцыi грамадскай бяспекi аддзела ўнутраных спраў Слуцкага райвыканкама, маёра мiлiцыi |
| Карончыка
Сяргея Иванавiча | – iнспектара-iнжынера групы сродкаў i сiстэм аховы Ваўкавыскага аддзела Дэпартаменту аховы Мiнiстэрства ўнутраных спраў, капiтана мiлiцыi |
| Каросцiка
Генадзiя Вiтольдавiча | – галоўнага iнжынера фiлiяла «Тэхнатара» рэспублiканскага ўнiтарнага вытворчага прадпрыемства «ПК 12-ВАЛ» Дэпартаменту выканання пакаранняў Мiнiстэрства ўнутраных спраў, падпалкоўнiка ўнутранай службы |
| Касцюка
Сяргея Валер’евiча | – намеснiка камандзiра роты патрульна-паставой службы мiлiцыi мiлiцыi грамадскай бяспекi аддзела ўнутраных спраў адмiнiстрацыi Маскоўскага раёна г. Брэста, маёра мiлiцыi |
| Кiнёва
Юрыя Уладзiмiравiча | – старшага оперупаўнаважанага па асаблiва важных справах 2-га аддзела 7-га ўпраўлення (па Вiцебскай вобласцi) галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганiзаванай злачыннасцю i карупцыяй Мiнiстэрства ўнутраных спраў, падпалкоўнiка мiлiцыi |
| Кiрэева
Сяргея Яфiмавiча | – начальнiка аддзялення тылавога забеспячэння ўпраўлення ўнутраных спраў Бабруйскага гарвыканкама, падпалкоўнiка мiлiцыi |
| Кiшэню
Паўла Мiхайлавiча | – начальнiка курса страявой часцi крiмiнальна-выканаўчага факультэта ўстанова адукацыi «Акадэмя Мiнiстэрства ўнутраных спраў Рэспублiкi Беларусь», падпалкоўнiка мiлiцыi |
| Клюнчыка
Паўла Герасiмавiча | – оперупаўнаважанага аддзялення крiмiнальнага вышуку крiмiнальнай мiлiцыi аддзела ўнутраных спраў Маларыцкага райвыканкама, маёра мiлiцыi |
| Кляпiцкага
Алега Генадзьевiча | – старшага оперупаўнаважанага групы крiмiнальнага вышуку аддзялення мiлiцыi пас. Бабiнiчы аддзела ўнутраных спраў Аршанскага райвыканкама, маёра мiлiцыi |
| Козiка
Iгара Адамавiча | – старшага оперупаўнаважанага па асаблiва важных справах 1-га аддзела (арганiзацыя раскрыцця злачынстваў) ўпраўлення па барацьбе з эканамiчнымi злачынствамi крiмiнальнай мiлiцыi галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мiнскага гарвыканкама, падпалкоўнiка мiлiцыi |
| Козырава
Уладзiмiра Уладзiмiравiча | – начальнiка аддзялення iдэалагiчнай работы аддзела iдэалагiчнай работы i кадравага забеспячэння Гомельскага абласнога ўпраўлення Дэпартаменту аховы Мiнiстэрства ўнутраных спраў, падпалкоўнiка мiлiцыi |
| Коўчыка
Дзмiтрыя Аляксандравiча | – мiлiцыянера роты мiлiцыi Лiдскага аддзела Дэпартаменту аховы Мiнiстэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка мiлiцыi |

Кошмара Сяргея Уладзіміравіча	– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах 3-га аддзела 1-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі крымінальнай міліцыі Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Крывадубскага Сяргея Федаравіча	– інспектара групы тылавога забеспячэння аддзела ўнутраных спраў Слуцкага райвыканкама, лейтэнанта міліцыі
Крывальцэвіча Уладзіміра Аляксандравіча	– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах аддзела крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі Савецкага раёна г. Мінска, падпалкоўніка міліцыі
Крываротаву Юлію Аляксандраўну	– старшага інспектара аддзялення па грамадзянстве і міграцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Маскоўскага раёна г. Брэста, маёра міліцыі
Крывецкую Інесу Сцяпанаўну	– начальніка аддзялення па грамадзянстве і міграцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Іванаўскага райвыканкама, маёра міліцыі
Крывіцкага Віктара Віктаравіча	– участкавага інспектара міліцыі аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Карэліцкага райвыканкама, маёра міліцыі
Кунічкіна Аляксандра Аляксандравіча	– намесніка начальніка 3-га аддзела ўпраўлення па Брэсцкай вобласці Дэпартаменту забеспячэння аператыўна-вышуковай дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Кунцэвіча Аляксея Анатольевіча	– старшага оперупаўнаважанага групы вышуковай работы аддзялення крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Міёрскага райвыканкама, маёра міліцыі
Кухарчыка Уладзіміра Валянцінавіча	– начальніка крымінальна-выканаўчай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Стаўбцоўскага райвыканкама, капітана міліцыі
Кушнера Міхаіла Валер’евіча	– начальніка каравула 1-га ўзвода аховы 7-й стралковай роты 3-га асобнага стралковага батальёна вайскавой часці 5525 ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка
Кушнярэвіча Мікалая Мікалаевіча	– старшага оперупаўнаважанага аддзялення псіхалага-тэхнічнага забеспячэння раскрыцця злачынстваў крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама, маёра міліцыі
Лазарчыка Андрэя Мікалаевіча	– начальніка інспекцыі па справах непаўналетніх міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі Цэнтральнага раёна г. Мінска, падпалкоўніка міліцыі

- Лауэра
Аляксандра Паўлавіча – першага намесніка начальніка ўпраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Брэсцкай вобласці, падпалкоўніка ўнутранай службы
- Лашкоўскага
Васілія Уладзіміравіча – старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах групы аператыўна-аналітычнай работы аддзела аператыўна-інфармацыйнай работы крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Гродзенскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
- Лемяшэўскага
Міхаіла Міхайлавіча – старшага аператыўнага дзяжурнага аператыўна-дзяжурнай службы міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Пінскага гарвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
- Лойку
Сяргея Сцяпанавіча – камандзіра 4-га патрульнага батальёна вайскавай часці 5448 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, маёра
- Лукшыца
Юрыя Валер’евіча – начальніка штаба аддзела ўнутраных спраў Лагойскага райвыканкама, маёра міліцыі
- Лычкоўскую
Алену Васільеўну – малодшага інспектара сувязі службы міліцыі «102» галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, прапаршчыка міліцыі
- Лязоўскага
Уладзіміра Аляксандравіча – дзяжурнага памочніка начальніка папраўчай установы дзяжурнай службы папраўчай установы «Турма № 1» ўпраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Гродзенскай вобласці, маёра ўнутранай службы
- Ляўкоўскага
Сяргея Уладзіміравіча – начальніка сустрэчнага караула 2-га ўзвода аховы 9-й асобнай стралковай роты 3-га асобнага стралковага батальёна вайскавай часці 5525 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, старшыню
- Ляўшу
Анатолія Іванавіча – міліцыянера групы затрымання ўзвода міліцыі Крупскага аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі
- Ляхоўскую
Наталлю Анатольеўну – старшага кантралёра 2-га ўзвода кантралёраў 8-й асобнай стралковай роты 3-га асобнага стралковага батальёна вайскавай часці 5525 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка
- Ляшкевіча
Валерыя Уладзіміравіча – старшага па карпусным аддзяленні дзяжурнай службы папраўчай установы «Турма № 8» ўпраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па г. Мінску і Мінскай вобласці, старшага прапаршчыка ўнутранай службы
- Мадэнаву
Наталлю Мікалаеўну – начальніка аддзялення па грамадзянстве і міграцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Чэрвеньскага райвыканкама, маёра міліцыі
- Мазаніка
Віталія Валер’евіча – старшага оперупаўнаважанага групы па наркакантролі і процідзеянні гандлю людзьмі крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Брэсцкага райвыканкама, капітана міліцыі

- Мазура
Паўла Іванавіча – начальніка 2-га аддзела 8-га ўпраўлення (па Гомельскай вобласці) галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
- Майсейшына
Мікалая Іванавіча – начальніка штаба аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Чыгуначнага раёна г. Гомеля, падпалкоўніка міліцыі
- Макаранку
Андрэя Міхайлавіча – старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах 1-га аддзела 2-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі крымінальнай міліцыі Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
- Максімовіча
Максіма Станіслававіча – намесніка начальніка Барысаўскага аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў – начальніка аддзялення сродкаў і сістэм аховы, маёра міліцыі
- Мамаева
Ігара Сяргеевіча – камандзіра групы 2-й роты атрада міліцыі асобага прызначэння ўпраўлення ўнутраных спраў Гродзенскага аблвыканкама, старшага лейтэнанта міліцыі
- Мантуша
Сяргея Уладзіміравіча – старшага оперупаўнаважанага аддзела крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Лідскага райвыканкама, маёра міліцыі
- Марчанку
Валерыя Валер’евіча – намесніка камандзіра батальёна дарожна-патрульнай службы дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі – начальніка штаба ўпраўлення ўнутраных спраў Гомельскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
- Марчанку
Максіма Аляксандравіча – старшага оперупаўнаважанага аддзела крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Магілёўскага райвыканкама, маёра міліцыі
- Масейку
Ігара Аляксандравіча – старшага інспектара дарожна-патрульнай службы батальёна дарожна-патрульнай службы дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама, капітана міліцыі
- Матараса
Уладзіміра Мікалаевіча – начальніка штаба аддзела ўнутраных спраў Кармянскага райвыканкама, маёра міліцыі
- Махніса
Дзмітрыя Ананьевіча – намесніка начальніка 3-га аддзела 2-га ўпраўлення Дэпартамента забеспячэння аператыўна-вышуковай дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
- Міхальчука
Аляксандра Уладзіміравіча – оперупаўнаважанага аддзела крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Брэсцкага райвыканкама, капітана міліцыі
- Міхно
Валерыя Пятровіча – старшага інспектара Брэсцкага аддзялення ўпраўлення Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў па ахове дыпламатычных прадстаўніцтваў і консульскіх устаноў замежных дзяржаў, маёра міліцыі
- Мучынскага
Аляксандра Аляксандравіча – начальніка 3-га аддзела 5-га ўпраўлення (па г. Мінску) галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

- Нікіценку
Аляксея Мікалаевіча
- старшага оперупаўнаважанага аддзела па раскрыцці цяжкіх злачынстваў па лініі наркакантролю ўпраўлення па наркакантролі і процідзеянні гандлю людзьмі крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Магілёўскага аблвыканкама, капітана міліцыі
- Новікава
Аляксея Аляксандравіча
- камандзіра 2-га ўзвода роты патрульна-паставой службы міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Першамайскага раёна г. Віцебска, лейтэнанта міліцыі
- Новікава
Арцема Паўлавіча
- старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах 2-га аддзела (планаванне, метадалагічнае забеспячэнне, арганізацыя аператыўна-вышуковай дзейнасці) ўпраўлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Гомельскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
- Новікава
Сяргея Мікалаевіча
- начальніка аддзялення ідэалагічнай работы вайскавай часці 5525 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, маёра
- Падневіч
Вераніку Мікалаеўну
- інспектара аддзялення па грамадзянстве і міграцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Капыльскага райвыканкама, капітана міліцыі
- Пажытка
Уладзіміра Аляксандравіча
- камандзіра 2-га ўзвода спецыяльнага падраздзялення па канвайраванні галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, маёра міліцыі
- Пакачайло
Эдуарда Генадзьевіча
- міліцыянера-вадзіцеля роты канвойнай службы міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Гродзенскага аблвыканкама, прапаршчыка міліцыі
- Палешчука
Андрэя Юр’евіча
- памочніка камандзіра ўзвода – камандзіра аддзялення асобнага ўзвода канвойнай службы міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама, прапаршчыка міліцыі
- Палідаўца
Аляксандра Сяргеевіча
- старшага тэхніка па абслугоўванні цеплавых сетак (начальніка гаспадарчай групы) узвода гаспадарчага забеспячэння роты баявога і матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння вайскавай часці 5524 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, старшага прапаршчыка
- Пасюту
Андрэя Віктаравіча
- камандзіра 1-га ўзвода роты патрульна-паставой службы міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага райвыканкама, маёра міліцыі
- Пасюціна
Сяргея Мікалаевіча
- старшага інспектара групы міліцэйскай, ваенізаванай і вартавой аховы Талачынскага аддзялення Дэпартаменту аховы Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
- Перунова
Максіма Віктаравіча
- начальніка аддзела арганізацыйнай работы і прававога забеспячэння ўстанова адукацыі «Магілёўскі інстытут Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка міліцыі

- Петухова
Аляксея Васiльевiча – начальнiка апeратыўнaгa аддзeлa ўстанoвы «Лячэбнa-пpacoўны пpафiлaктopый № 1» упpаўлeннa Дэпapтaмeнтa вькaнaннa пaкaрaннaў Мiнiстэpствa ўнyтpаных спpаў пa Гoмeльскaя вoблacцi, маёpа ўнyтpанaя слyжбy
- Пiнчука
Анaтoлiя Пятpовiча – yчacткoвaгa iнспeктapa мiлiцыi аддзeлa aхoвы пpавaпapaдкy i пpафiлaктыкi мiлiцыi гpамaдскaя бьспeкi аддзeлa ўнyтpаных спpаў Свeтлaгopскaгa рaйвькaнкaмa, маёpа мiлiцыi
- Плaтoнaвa
Вьчacлaвa Кaнcтaнцiнaвiчa – начальнiка фiнaнсaвa-экaнaмiчнaгa аддзeлa Мiнcкaгa гapaдcкoгa ўпpаўлeннa Дэпapтaмeнтa aхoвы Мiнiстэpствa ўнyтpаных спpаў, пaдпaлкoўнiкa мiлiцыi
- Пoзнькa
Вiтaлiя Анaтoльевiчa – cтapшaгa iнспeктapa пa адмiнiстpaцыйнaя пpактыцy аддзeлeннa дзьяжaўнaя aўтaмaбiльнaя iнспeкцыi мiлiцыi гpамaдскaя бьспeкi аддзeлa ўнyтpаных спpаў Уздзeнcкaгa рaйвькaнкaмa, маёpа мiлiцыi
- Пpатacaвa
Аляксaндpа Улaдзiмiрaвiчa – мiлiцыянepa рoты мiлiцыi Пepшaмaйcкaгa (г. Вiцeбcкa) аддзeлa Дэпapтaмeнтa aхoвы Мiнiстэpствa ўнyтpаных спpаў, пpапapшчыкa мiлiцыi
- Пpатacaвa
Пятpа Рыгopaвiчa – нaмeснiкa нaчaльнiкa аддзeлeннa cpoдкaў i cиcтэм aхoвы Кacтpычнiцкaгa (г. Мaгiлёвa) аддзeлa Дэпapтaмeнтa aхoвы Мiнiстэpствa ўнyтpаных спpаў, маёpа мiлiцыi
- Пpатacевiчa
Дзмитpия Вaтcлaвaвiчa – нaчaльнiкa Рaдaшкoвiцкaгa аддзeлeннa мiлiцыi аддзeлa ўнyтpаных спpаў Мaлaдзeчaнcкaгa рaйвькaнкaмa, маёpа мiлiцыi
- Пpышчэпa
Мiхaiлa Лeанiдaвiчa – cтapшaгa oпepyпaўнaвaжaнaгa пa acaблiвa вaжных спpавax 1-гa аддзeлa ўпpаўлeннa пa Вiцeбcкaя вoблacцi Дэпapтaмeнтa зaбeспьчэннa апeратыўнa-вьшyкoвaя дзeйнacцi Мiнiстэpствa ўнyтpаных спpаў, пaдпaлкoўнiкa мiлiцыi
- Пyгiнa
Яўгeнiя Вiктapaвiчa – cтapшaгa iнспeктapa аддзeлa aхoвы пpавaпapaдкy ўпpаўлeннa aхoвы пpавaпapaдкy i пpафiлaктыкi мiлiцыi гpамaдскaя бьспeкi ўпpаўлeннa ўнyтpаных спpаў Мaгiлёўcкaгa aблвькaнкaмa, маёpа мiлiцыi
- Пькapcкaгa
Сьяpгeя Вaлянцiнaвiчa – дзьяжyрнaгa пaмoчнiкa нaчaльнiкa пaпpаўчaя yстанoвы дзьяжyрнaя слyжбy пaпpаўчaя yстанoвы «Пaпpаўчaя кaлoнiя № 12 для ўтpымaннa i льчэннa acyджaных, хвopых aктыўнaя фopмaя тyбepкyлёзy» ўпpаўлeннa Дэпapтaмeнтa вькaнaннa пaкaрaннaў Мiнiстэpствa ўнyтpаных спpаў пa Вiцeбcкaя вoблacцi, маёpа ўнyтpанaя слyжбy
- Рaдчaнкy
Юpия Аляксaндpaвiчa – cтapшaгa iнспeктapa аддзeлa нaгльднa-вькaнaўчaя дзeйнacцi ўпpаўлeннa ўнyтpаных спpаў Гoмeльcкaгa aблвькaнкaмa, маёpа мiлiцыi
- Рoвeнcкaгa
Вaдзiмa Вaсiльевiчa – cтapшaгa iнспeктapa пa acoбых дapучэннax аддзeлeннa пa мiгpaцыi, pабoцe з зaмeжньмi гpамaдзьянaмi i acoбaмi бeз гpамaдзьянcтвa ўпpаўлeннa пa гpамaдзьянcтвe i мiгpaцыi мiлiцыi гpамaдскaя бьспeкi ўпpаўлeннa ўнyтpаных спpаў Бpэcцкaгa aблвькaнкaмa, пaдпaлкoўнiкa мiлiцыi

- Савву
Марата Аляксандравіча – начальніка аддзялення па наркакантролі і процідзеянні гандлю людзьмі крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі Маскоўскага раёна г. Мінска, капітана міліцыі
- Савошчанку
Дзмітрыя Ігаравіча – начальніка аддзялення па абмене вадзіцельскіх пасведчанняў міжраённага экзаменацыйнага аддзела дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
- Сазона
Мікалая Дзмітрыевіча – першага намесніка начальніка аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Кастрычніцкага раёна г. Гродна – начальніка крымінальнай міліцыі, маёра міліцыі
- Сакалова
Сяргея Аляксандравіча – начальніка аддзялення крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Докшыцкага райвыканкама, маёра міліцыі
- Салаўя
Генадзія Герасімавіча – старшага інспектара аддзялення матэрыяльна-гаспадарчага забеспячэння, тэхнікі і ўзбраення аддзела тылавога забеспячэння ўпраўлення фінансаў і тылу ўпраўлення ўнутраных спраў Магілёўскага аблвыканкама, маёра міліцыі
- Самсонава
Дзмітрыя Аляксандравіча – старшага оперупаўнаважанага групы па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Сенненскага райвыканкама, маёра міліцыі
- Санкоўскага
Уладзіміра Францавіча – міліцыянера-вадзіцеля групы затрымання роты міліцыі Наваполацкага аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі
- Сароку
Валерыя Паўлавіча – аператыўнага дзяжурнага аддзела дзяжурнай службы і аховы спецыяльнага падраздзялення па барацьбе з тэрарызмам «Алмаз» Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
- Саскевіча
Аляксандра Уладзіміравіча – старшага псіхолога ўстановы «Следчы ізалятар № 7» ўпраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Брэсцкай вобласці, капітана ўнутранай службы
- Свірыда
Дзмітрыя Васільевіча – старшага аператыўнага дзяжурнага аддзела аператыўна-дзяжурнай службы міліцыі грамадскай бяспекі галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
- Семака
Сяргея Уладзіміравіча – камандзіра аддзялення ўзвода патрульна-паставой службы міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Ваўкавыскага райвыканкама, старшага прапаршчыка міліцыі
- Семянцова
Віталія Мікалаевіча – намесніка начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі Заводскага раёна г. Мінска – начальніка міліцыі грамадскай бяспекі, палкоўніка міліцыі

- | | |
|--|---|
| Сенькевіча
Віктара Леанідавіча | – старшага ўчастковага інспектара міліцыі аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі Савецкага раёна г. Мінска, маёра міліцыі |
| Сідарука
Аляксандра Сяргеевіча | – старшага ўчастковага інспектара міліцыі аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Брэсцкага райвыканкама, маёра міліцыі |
| Сілевіча
Аляксандра Іванавіча | – старшага дзяржаўтаінспектара аддзела дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Смаргонскага райвыканкама, маёра міліцыі |
| Скарабанава
Уладзіміра Дзмітрыевіча | – міліцыянера ўзвода міліцыі Крычаўскага аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі |
| Смірнова
Аляксандра Сяргеевіча | – старшага інспектара па асобых даручэннях аддзела рэгістрацыйна-экзаменацыйнай дзейнасці і тэхнічнага нагляду ўпраўлення дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі |
| Стральчэню
Ігара Мікалаевіча | – старшага інспектара па ўлікова-рэгістрацыйнай рабоце аддзялення інфармацыйнага забеспячэння аддзела ўнутраных спраў Калінкавіцкага райвыканкама, маёра міліцыі |
| Стурчанку
Філіпа Уладзіміравіча | – начальніка аддзела аператыўна-рэжымнай работы ўпраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Віцебскай вобласці, падпалкоўніка ўнутранай службы |
| Сундукова
Міхаіла Уладзіміравіча | – начальніка 1-га аддзела (арганізацыя раскрыцця злачынстваў) ўпраўлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі крымінальнай міліцыі галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, падпалкоўніка міліцыі |
| Супрыновіча
Аляксандра Аляксандравіча | – намесніка начальніка ўстановы па выхаваўчай рабоце з асуджанымі і спецыяльным уліку папраўчай установы адкрытага тыпу № 52 ўпраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Брэсцкай вобласці, маёра міліцыі |
| Суслава
Паўла Мікалаевіча | – начальніка 4-га аддзела 8-га ўпраўлення (па Гомельскай вобласці) галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі |
| Спефановіча
Аляксандра Станіслававіча | – старшага ўчастковага інспектара міліцыі групы аховы правапарадку і прафілактыкі аддзялення міліцыі № 3 «Фолюш» аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Кастрычніцкага раёна г. Гродна, маёра міліцыі |

- Сцяфуру
Андрэя Уладзіміравіча – старшага оперупаўнаважанага 2-га аддзялення 3-га аддзела ўпраўлення па Гродзенскай вобласці Дэпартамента забеспячэння аператыўна-вышуковай дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
- Сыцько
Дзяніса Рыгоровіча – старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах аддзела спецыяльнай падрыхтоўкі і аператыўнага забеспячэння спецмерапрыемстваў спецыяльнага падраздзялення па барацьбе з тэрарызмам «Алмаз» Міністэрства ўнутраных спраў, капітана міліцыі
- Тамашкова
Сяргея Уладзіміравіча – камандзіра ўзвода батальёна міліцыі Ленінскага (г. Магілёва) аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, старшага лейтэнанта міліцыі
- Ткачова
Дзмітрыя Аркадзевіча – старшага інспектара па вышуку аддзела аператыўнага рэагавання і вышуку дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, маёра міліцыі
- Тура
Андрэя Мікалаевіча – старшага інспектара аддзела па кантролі за рэгістрацыйна-ўліковай дысцыплінай штаба ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама, маёра міліцыі
- Фалея
Ігара Віктаравіча – намесніка начальніка міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі Партызанскага раёна г. Мінска, падпалкоўніка міліцыі
- Федарэнку
Аляксея Леанідавіча – намесніка начальніка аператыўна-арганізацыйнага аддзела ўпраўлення па Гомельскай вобласці Дэпартамента забеспячэння аператыўна-вышуковай дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
- Федзюковіча
Юрыя Уладзіміравіча – начальніка крымінальна-выканаўчай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі Маскоўскага раёна г. Мінска, маёра міліцыі
- Філіповіча
Аляксандра Анатольевіча – начальніка аддзялення дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Акцябрскага райвыканкама, маёра міліцыі
- Філончыка
Вадзіма Іванавіча – старшага інспектара па асобых даручэннях аддзела арганізацыі дарожнага руху і дарожнай інспекцыі ўпраўлення дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
- Фінькевіча
Дзмітрыя Уладзіміравіча – намесніка начальніка аддзялення сродкаў і сістэм аховы Рэчыцкага аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
- Фокіна
Дзяніса Міхайлавіча – намесніка начальніка спецыяльнага падраздзялення па канваіраванні галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама па ідэалагічнай рабоце і кадравым забеспячэнні, падпалкоўніка міліцыі
- Хаменкова
Аляксея Аляксеевіча – старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах аддзела занальнага кантролю і аператыўна-вышуковай дзейнасці ўпраўлення крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Гомельскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

- Хаменку
Генадзія Мікалаевіча – намесніка начальніка аддзела крымінальнага вышуку па агентурнай рабоце крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Рэчыцкага райвыканкама, маёра міліцыі
- Хацько
Тацяну Мікалаеўну – старшага юрысконсульта аддзялення прававога забеспячэння ўстанова адукацыі «Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь», маёра міліцыі
- Хварошчу
Уладзіміра Іосіфавіча – дзяжурнага памочніка начальніка папраўчай установы дзяжурнай службы папраўчай установы «Папраўчая калонія № 14» ўпраўлення Дэпартаменту выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па г. Мінску і Мінскай вобласці, маёра ўнутранай службы
- Цітова
Аляксея Аляксандравіча – старшага оперупаўнаважанага 1-га аддзела 2-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі крымінальнай міліцыі Міністэрства ўнутраных спраў, старшага лейтэнанта міліцыі
- Цыганчука
Ігара Пятровіча – міліцыянера-дзяжурнага ізалятара для часовага ўтрымання асоб, затрыманых ці заключаных пад варту, міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Пружанскага райвыканкама, прапаршчыка міліцыі
- Чазаву
Іну Валянцінаўну – начальніка групы па ахове дзяржаўных сакрэтаў вайскавай часці 3214 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, лейтэнанта
- Чамаданаву
Вольгу Мікалаеўну – начальніка інспекцыі па справах непаўналетніх міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага райвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
- Чапурыйшкіна
Сяргея Яўгенавіча – старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах 2-га аддзела 11-га ўпраўлення (па Магілёўскай вобласці) галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
- Чарнышова
Вячаслава Валер’евіча – намесніка начальніка спецыялізаванага ізалятара ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама, маёра міліцыі
- Чарняўскага-Чайку
Андрэя Сяргеевіча – начальніка службы артылерыйскага ўзбраення вайскавай часці 3310 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, маёра
- Шкляра
Яўгенія Генадзьевіча – старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах 1-га аддзела 1-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі крымінальнай міліцыі Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
- Шмыга
Аксану Іванаўну – старшага інспектара аддзялення камплектавання аддзела камплектавання ўпраўлення ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

Шумскага Вячаслава Фабіянавіча	– начальніка Мінскага аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Шымановіча Віктара Вацлававіча	– старшага ўчастковага інспектара міліцыі аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Ашмянскага райвыканкама, маёра міліцыі
Шырکو Ігара Аляксандравіча	– міліцыянера роты міліцыі Маладзечанскага аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, старшага прапаршчыка міліцыі
Шырокага Уладзіміра Віктаравіча	– оперупаўнаважанага аператыўна-пошукавага аддзела ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама, старшага лейтэнанта міліцыі
Шыцікава Дзмітрыя Віктаравіча	– міліцыянера-дзяжурнага ізалятара для часовага ўтрымання асоб, затрыманых ці заключаных пад варту, міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Пастаўскага райвыканкама, прапаршчыка міліцыі
Юдзіна Дзмітрыя Генадзьевіча	– старшага оперупаўнаважанага 1-й аператыўнай групы Баранавіцкага міжраённага аддзела ўпраўлення па Брэсцкай вобласці Дэпартамента забеспячэння аператыўна-вышуковай дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Юшчанку Сяргея Эдуардавіча	– намесніка начальніка штаба Гомельскага абласнога ўпраўлення Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў – начальніка ліцэнзійна-кантрольнага аддзялення, падпалкоўніка міліцыі
Ядуту Аляксандра Валер’евіча	– намесніка начальніка аператыўна-пошукавага аддзела ўпраўлення ўнутраных спраў Гродзенскага аблвыканкама, маёра міліцыі
Язэпчыка Аляксандра Уладзіміравіча	– старшага інспектара аддзела міліцэйскай, ваенізаванай і вартавой аховы Гродзенскага абласнога ўпраўлення Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, капітана міліцыі
Якубовіча Сяргея Васільевіча	– начальніка крымінальна-выканаўчай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Бярозаўскага райвыканкама, маёра міліцыі
Янішэўскага Аляксея Аляксандравіча	– міліцыянера ўзвода патрульна-паставой службы міліцыі міліцыі грамадскай бяспекі Віцебскага аддзела ўнутраных спраў на транспарце, прапаршчыка міліцыі
Янішэўскага Уладзіслава Станіслававіча	– начальніка спецыяльнага аддзела папраўчай установы «Папраўчая калонія № 2» ўпраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Магілёўскай вобласці, маёра ўнутранай службы
Ярашэвіча Аляксея Слававіча	– начальніка штаба аддзела ўнутраных спраў Валожынскага райвыканкама, маёра міліцыі

- Ярмохіна
Сяргея Анатольевіча – малодшага оперупаўнаважанага аператыўна-пошукавага аддзела ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама, старшага прапаршчыка міліцыі
- Ярэміча
Леаніда Уладзіміравіча – начальніка гарнізоннага клуба вайскавай часці 3310 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, маёра
- Ярэміча
Міраслава Бернардавіча – міліцыянера батальёна міліцыі Кастрычніцкага (г. Гродна) аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, старшага прапаршчыка міліцыі

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка